


**ГРУБЫХ СЛОВ НЕ  
ГОВОРИТЕ,  
ТОЛЬКО ДОБРЫЕ  
ДАРИТЕ!**



# РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР БЕЛАРУСИ



# МОЯ СТРАНА



# ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА БЕЛАРУСИ

- равнинная поверхность;
- полезные ископаемые;
- природные сообщества;
- питьевая вода;
- растения и животные.





Общий вид солеотвала Четвертого рудоуправления ПО "Беларусьвак" (западная часть, 1997 г.).



# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ:

- истощение запасов полезных ископаемых;
- загрязнение окружающей среды;
- исчезновение многих видов животных и растений;
- нарушение природного равновесия.



# ОХРАНА ПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ



# ЗАПОВЕДНИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ БЕЛАРУСИ



# АСАБЛІВА АХОЎНЫЯ ПРЫРОДНЫЯ ТЭРЫТОРЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY




## ЗАПАВЕДНІК І НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ПАРКІ

Барысавы Кіеўскія лясніцтва, Утвараны ў 1925 г. Плошча 8071 га.  
 Нацыянальны парк Беларускія гарады, Утвараны ў 1939 г. як заказнік, з 1981 г. нацыянальны парк, Плошча 12200 га.  
 Нацыянальны парк Вялікабярэзінскі афіцыйна, Утвараны ў 1985 г. Плошча 89115 га (уключаючы плошчы заказнікаў Маляўны і Зайбоньскі)  
 Нацыянальны парк Прадыдзі, Утвараны ў 1988 г. як заказнік, з 1998 г. нацыянальны парк, Плошча 8234 га.  
 Нацыянальны парк Нарачанскі, Утвараны ў 1988 г. Плошча 34200 га.

ЗАКАЗНІК РЭСПУБЛІКАНСКАГА ЗНАЧЭННЯ (на 01.07.2009 г.)

№	Назва	Тэрыторыя, га	Статус	Дата стварэння
1	Барысавы Кіеўскія лясніцтва	8071	Заказнік	1925
2	Нацыянальны парк Беларускія гарады	12200	Нацыянальны парк	1981
3	Нацыянальны парк Вялікабярэзінскі	89115	Нацыянальны парк	1985
4	Нацыянальны парк Прадыдзі	8234	Нацыянальны парк	1988
5	Нацыянальны парк Нарачанскі	34200	Нацыянальны парк	1988



Назва і тэрыторыя аб'ектаў ахоўнага прыроднага спадчыны Рэспублікі Беларусь (на 01.07.2009 г.)

№	Назва	Тэрыторыя, га	Статус	Дата стварэння
1	Барысавы Кіеўскія лясніцтва	8071	Заказнік	1925
2	Нацыянальны парк Беларускія гарады	12200	Нацыянальны парк	1981
3	Нацыянальны парк Вялікабярэзінскі	89115	Нацыянальны парк	1985
4	Нацыянальны парк Прадыдзі	8234	Нацыянальны парк	1988
5	Нацыянальны парк Нарачанскі	34200	Нацыянальны парк	1988

СІМВАЛІКА АХОЎНАГА ПРЫРОДНАГА СПАДЧЫНЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

■	Нацыянальны парк	●	Парк культуры і гісторыі
■	Нацыянальны заказнік	●	Парк прыроднага ахоўнага прызначэння
■	Нацыянальны заказнік	●	Парк прыроднага ахоўнага прызначэння
■	Нацыянальны заказнік	●	Парк прыроднага ахоўнага прызначэння
■	Нацыянальны заказнік	●	Парк прыроднага ахоўнага прызначэння



- **Заповедники**- это территория, на которой вся природа сохраняется в естественном состоянии, где запрещена любая хозяйственная деятельность человека.
- **Национальные парки** – это территория, которая выделяется не только для охраны природных сообществ, но и используется для туризма и отдыха.
- **Заказники** – охраняемая территория, на которой охраняется не вся природа, а лишь некоторые виды растений и животных. Здесь запрещены лишь некоторые виды хозяйственной деятельности.



# БЕРЕЗИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА



# ПРИПЯТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК



# НАРОЧАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “БРАСЛАВСКИЕ ОЗЁРА”



# ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК



# Охрана растений и животных

охрана  
окружающей  
среды

создание  
заповедников  
национальных  
парков

занесение  
растений и  
животных в  
Красную  
книгу

выполнение  
правил  
поведения  
в природе

